

СХОД АКТЫВА МЕНСКОЙ АРГАНІЗАЦЫІ КП(б)Б

Даклад тав. ВАЛКОВІЧА аб выніках Пленума ЦК ВКП(б)

19 сакавіка пачаўся сход актыва менскай партыйнай арганізацыі, прысвечаны вынікам Пленума ЦК ВКП(б). Даклад аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) зрабіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч.

Аналізуючы актыўнасць з работай і рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б), тав. Валковіч падкрэсліў рэзкія крытычныя буйнейшыя недахопы ў рабоце ЦК КП(б)Б, Менскага гаркома і ўсёй КП(б)Б.

Пленум ЦК ВКП(б), абмяркоўваючы пытанне аб Бухарыне і Рыкаве, устанавіў, што працы ўжо даўно перасталі, таксама як і тэрміны, быць накіраванымі на перапрацу і агульнае бачанне будучыні, дыверсантаў, шпіёнаў, навішніц фашысцкіх дзяржаў.

Выявіліся недахопы ў рабоце раённых партыйных арганізацый і ў ЦК КП(б)Б. Палітычна-масавая работа ў Беларусі на гэты момант слабая, прычым гэта слабая работа, якую праводзіць партыйная арганізацыя, камуністы, сацыялісты, групы працоўных, сярод якіх партарганізацыі амаля, ці нават абсалютна, не вядуць палітычнай работай. Уроўнеў палітычнасці не адпавядае патрабаванням, якія выносіць перад намі сучасная палітычная абстаноўка, яна не адпавядае запатрабаванням працоўных. Гэта адзначае яшчэ адна раз і не дыферэнцыявала да пазасобных прасоў працоўных.

Зусім правільна ЦК ВКП(б) указаў ніз і Галядзю, што толькі палітычная ідэя і арганізацыя, якія працуюць пад нашым кіраўніцтвам, зрабілі магчымымі гэтыя масавыя незалежныя камуністычныя і сацыялістычныя ідэі ў Ленінскай раёнальнай партыйнай арганізацыі, якія прасоўвалі рэвалюцыйныя ідэі, выдзелены ў іншых раёнах, гаворыць аб тым, што ў БССР даўно не ўзнікла палітычнай работай. Аднаасобнікі былі зусім слабы, і ў іх мейсцы толькі праз спэцыялізаваную працу. Схожа ў вёсках прасоўляць у пэўнай меры, а ў хутары, пэўна ніхто не ведае, а іх астанцыя без нашага ўплыву.

Такую актыварыбную працуючаю трыба ў гэтай большасці працуючых у вёсках і мястэчках неадкладна наліць вышэй, інакш мы не справімся з задачай, якія партыя ўскладае на нас.

Далейшыя спыненні на пятамі ступені кіруючых саветаў работнікаў з масамі і іх справаздачнасці перад выбаршчыкамі. Да гэтага часу на вёсках, мястэчках саветы арганізацый крытычна амаля не было, лічыцца нават вялікай богажэцыя, калі хто-небудзь выстунаў супроць старанні раённага і гарсавега.

Праверка тэмы галасавання будзе самай трывожнай праверкай нашых работнікаў, які сузіць у масах. Некаторыя аднаасобнікі, абраныя на пазасобных у гарадскія саветы, не ведаюць іх імянаў, не працуюць у сённяшні, не адзначаюцца перад выбаршчыкамі.

Далейшыя падрыхаваныя спыненні на вядох партыйных арганізацый у сувязі з накіраванымі выбарамі ў саветы, на аснове новай Канстытуцыі.

Забяспечыць кіруючую ролю партыі ў выбарчым кампаніі немагчыма без таго, каб не перабудавань у адпаведнасці з рашэннем Пленума ЦК ВКП(б) усяй арганізацыйнай, прапагандацыйнай і агітацыйнай работай партыйных арганізацый КП(б)Б.

Спаўняючы на парашэннях статута партыі і прызначыў дэмакратычнага партыйнага ў ЦК КП(б)Б, далейшыя гаворыць, што вёска КП(б)Б не было ўжо чэцвертай год. Выбары партыйных камітэтаў партыйных арганізацый з моманту вёска да апошняга часу не было.

Статутам партыі ўстаноўлена выбарнасць усіх кіруючых органаў партыі, а ў КП(б)Б гэты вагот быў апрактыч, замест выбарнасці прасоўваліся працяжна кваліфікацыя розных кіруючых работнікаў у члены парткомаў, райкомаў і ў ЦК КП(б)Б. Гэта прымала да таго, што нават у склад ЦК працалі ворагі, як Арабей, Валадзімір, які былі заваганяны ў склад ЦК КП(б)Б.

Трыба проста сказаць, што ўсё гэта вынікі з таго, што мы, партыйныя кіраўнікі, хакаліфіна гаспадарчай работай, паднялі вельмі часта гаспадарчыя арганізацыі, збылі аб асноўным, аб статусе нашай партыі, аб тым, каб узначыць ўроўнеў партыйных мас.

З думкай чэцвертай партыі часта не лічыліся, савратара проста называлі, а зно пасты ў партыйнай арганізацыі афармлілі шляхам заваганяў.

Цяпер, як вядома з даклада тав. Сталіна і даклада рау рэшч таварыш Сталіна па дакладу тав. Жданова, калі пасылалі сакратара райкома, ён будзе выконваць абавязкі сакратара райкома, але да таго часу, пакуль ён не будзе абран партыйнай канферэнцыяй ці сходам, да таго часу ён не будзе ні членам бюро, ні членам райкома, ён будзе выконваць абавязкі сакратара.

У многіх арганізацыйх працягваліся самаправадзчыя камуністы, гэта ёсць бюракратычныя адзесі над камуністам. Ёсць выпадкі і ў асобных арганізацыйх КП(б)Б, калі самаправадзчы выкарыстоўваліся для таго, каб заіскаць самакритыку. Ворагі, якія праправаў і партыйны апарат Кіеўскай і Азова-Чорнаморскай партыйных арганізацый, выкарыстоўвалі самаправадзчы для таго, каб заіскаць рог тым, хто хацеў іх выправіць.

Далей у дакладзе прыводзіцца факты бюракратычных метадаў кіраўніцтва партыйнымі партыйнымі арганізацыямі Менскім гаркомам і гаррайкомамі, факты адарвання іх ад партыйных мас. Сакратар Сталіна РБ КП(б)Б тав. Літвін не зрабіў ні аднаго даклада на сходах беспартыйных работнікаў. Сакратар парткома заводу «Вольшэвік» тав. Мікін за тры месяцы працэў толькі адну гутарку ў хутары імя Райком і гарком часта неадарванымі нарадамі адарываюць сакратароў парткомаў ад іх непасрэднай работы, не паказваючы іх часу для выдання партыйна-масавай работы.

Далейшыя спыненні на ўроках школьнай работы кантрольна-наглядных традыцый, шпіёнаў і дыверсантаў. Ён прыводзіць рад фактаў школьнай работы на пазасобных працуючых Беларусі і Украіна, што партыйнай арганізацыі Беларусі ні ў якім разе не было ні на мінуту супакоўвання, а наватары, трыба быць больш насторожаным.

За апошнія гады ў многіх у нас працуючых большасціх чэцвертай, асабліва пачуццё большасціх традыцый, а ў некаторых выпадках гэтыя традыцыі і зусім збыліся. Раней, калі і быў сакратаром райкома, то халі-б халі раз у докладу быў на сходах нізавой партарганізацыі, у першую чару кіраўніцва партыйнай работай, а цяпер сакратары райкомаў па пачуццё не выносяць ні сходах партыйных арганізацый, не цікавяцца пятамі партыйнай работы. Цяпер цяжар нашай работы з горада мы перанеслі ў вёску. Мы забылі, што горад з'яўляецца асноўнай базай партыйна-масавай работы і базай большасціх кадраў. Не дэрма ЦК ВКП(б) у сваім рашэнні заіскаць, што вінеская партыйная арганізацыя працэў неадарваныя. Калі паглядзець на імянаў менскай арганізацыі, можна таксама заіскаць, магчыма, і яшчэ меншай.

Мы даслабілі прапагандацкую работу, сродок прапагандацкі быў нямаля чужым нам людзям — трышчыцаў, зінюбэцкіх і правых элементаў. Вораг арувалі і ў нашым большасціх друку. Рэдактарам «Звязды» быў Ленінер — аб'ер-сакратар Пролетар, рэдактарам газеты «Рабочыі» быў Кебей, выкрыты пільер як трышчыст. У Беларэзьявэцтэ, там, дзе вышукваецца рэлігарнае выхаванне атэісты, сядзеў Браўновіч — трышчыст, польскі рэдакцы.

Гаворыць аб надхалістэ, услаўленні і ўгодніцтэ, якое мае даволі моцнае рэлігійнае ў арганізацыі КП(б)Б, далейшыя рэзка крытыкуе палітычныя паліцы, дэпушчаны ў перадавым артыкуле «Звязды» за 8 летэга, прысвечаным Пленуму ЦК КП(б)Б. У іх наіснава: «непасен сур'эзы ўдар расхалібанасці і надхалістэ, нароўняўшы сенаціфічны ўважы жэцыя беларускага і ўраўняўка народаў у мінулае, маставалістэ». Гэта зусім паказ на беларускі і ўраўняўкі народы.

Надхалістэ спыненні на пятамі выхавання і пабурю важдэ, далейшыя гаворыць аб тым, што часта калры па-Брапопа па-сімейнаму, не выходзячы з палітычнага тэары і дэкавой кваліфікацыі работніка.

У БССР ёсць шматлікія факты, якія гавораць аб агульных адносінах да людзей. У гэсе праверкі і абмену партыйных дакумэнтаў была выключана значная частка чэцвертай у «спісчнасць». Гэтыя паліцы і пільер трыба выправіць.

У заключэньне тав. Валковіч расказвае актыву аб выступленні таварыша Сталіна на Пленуме ЦК ВКП(б).

Рашэнні Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна, зробленыя на Пленуме, зусім наш партыю, узярыць кожнага з нас, дадуць нам сілу, энергію, перспектыву і зброю ў руці для таго, каб хутка рухаліся наперад і ўзначаліць наварот, які адбыўся ў краіне з прывядзеннем Сталінскай Канстытуцыі.

Трэста Скурнабабт (кірэўні Арэчкэ) мы далі заўвагу на 6 тон цыліндравага масла, а ў трэста такія зграбныя людзі, што далі заўвагу наркамату толькі на адну тону, зноў завод пакутуе.

Аб Дзяржплана. Таварыш Леаўчыч, у тонкасі вайшай работы не ведаю, не ведаю, як вы пачнуце, але хачу сказаць, што не ўмеюць вы планіраваць.

На працягу года 4—5 разоў нянасецца нам тарыфнае балага. Мы выдзімаем дагавор, прымаем торф, перавозым грошы, а нам за гэты час даслаць ужо другое балага, потым трэцяе і чэцвертае. А прапрабуй тут сирацтва, раз табе вразу даць паставану Соўнаркома. Вы лічыце барэце проста са стогі. Па-мойму, слаба вы змагася, каб адстаць тое, што вы лічыце правільным.

Некалькі слоў аб жыбудоўніцтэ, жыбудоўніцтвам і гарком, і гарсавеце, і Соўнарком, і ЦК не займаюцца. Пытанне з жыллем, вядома ўсім, становіцца вельмі

дрэснае. Раней гаварылі — грошай няма, і не можам будаваць. Зараз грошы ёсць, гэта так званы дырэктарскі фонд. Зноў зараз матэрыялаў на дамоў, таму што гэта будаўніцтва не праходзіць па тэатральным спэцу. Чаму не даць стандартных дамоў, чаму гэтага не дабіцца. Калі-ж гэта немагчыма дастань у Маскве, то чаму нешта гаспадарчы такую рач: ёсць у нас абутовае фабрыка, фабрыка імя Тэльмана, імя Куйбышава, якія маюць не малыя грошы, дык чаму не пабудавань адзін культурны дом кватэр на 50—60 са ўсім выгадамі? Але тут, вядома, патрабін таслар, які адказаў бы за гэту справу. Я пачінеў сказаць, што тут няма зруч, і я не ведаю проста, якія гэта арганізацыя. Але што можа зымарнава? Прайдзе год, грошы будуць лаяцца, мы іх выдзімаем на іншыя мэты, а культурнага дома не пабудуем. Я лічу, што Цэнтральны Камітэт павінен прымушыць наркамату перабудаваць у гэтых адносінах.

Выступленне тав. Варончанка

(Сакратар Кагановіцкага гаррайкома)

Ускрэпіць ў рашэннях Пленума ЦК буйнейшыя недахопы і палітычна і публічна адносіна і да нас, да нашай арганізацыі. У нашым раёне гэта вядома, як ніз: выключная адарываць раёнага камітэта—і мяне, і майго наместніка і іншых работнікаў райкома—ад мас.

У рэзультатэ адарываюцца ад нас у нас разнастайныя пачуццё нейкай асабівай веры ў сілу нашых рашэнняў. Парушалі мы і статус партыі.

У сваёй рабоце мы неадарваныя прыслухоўваемся да голасу рэдакцыі камуністаў і беспартыйных. У рэзультатэ рах сур'эзных пытаньняў мы не ўважым, а калі ўважым, то з вялікім спяшэннем. Гэта можа паказаць на прыкладзе Наркамсавега і на прыкладзе раду другіх партарганізацый.

Я, як сакратар райкома, лічу выключна вялікім недахопам у майёй рабоце, што мы зусім слаба займаліся пытаннем партыйнай прапагандаі. Калі глядзім на лічбы, лічбы ў нас адружены. Да лічбы мы нахалілім па-бухгалтарску: і прапаліты ёсць, і заіскалі ў гурткі, а што робіцца ў гэтых гуртках мы не глядзім.

Некалькі згаўкаў аб недахопах работы гаркома і ЦК КП(б)Б. Гарком партыі хва-рае тымі-ж недахопамі, якія хва-рае райком. Мы ад іх вучыцца, яны ад нас вучацца. Тут у нас — узамасуляць.

У нас на пленуме райкома партыі ні Рысквін, ні Хадасевіч ні разу не былі. Хадасевіч адзін раз прышоў, пабыў чаўганца і ўшоў. Валковіч і Галядзю таксама не былі а яны — члены пленума, над апалітычнасці іх абралі. Трыба было падумаць аб гэтай справе.

Цяпер аб ЦК. Я думаю, што зброю ЦК партыі мае вялікія недахопы ў тым адносінах, што прымае частую добрыя рашэнні, але не праварае, як гэтыя рашэнні выконваюцца.

Я прымаў гэты прыклад. У сувязі з выяўленні ворагаў у палітычных ідэяўце Валковіч і Галядзю напісалі рашэнне. Рашэнне напісалі добрае. І я думаю, што сапраўды вольмуцца за вышэйшыя шпэ-

лы, аб ВІУ. Але рашэнне прымаць, а сирава пакуль стаяць на месцы.

Навогт аргументаў адзінаму ЦК партыі, аб Ткачовічу, Іосіаці і Казюку Я, сакратар райкома, не ведаю, што яны робяць, таму што я іх не бачыў. Калі Готфрых мы зям на заслугах, дык мы ўсё-ж ведаем, што Готфрых прававаў, прада, ён падмаўляў гаспадарына, але ва ўсіхкім выпадку ён быў звязан з намі, а пась гэтыя загадныя адзёсамі ЦК неадарваны не толькі масам, але нават і нам, кіруючым работнікам.

Тав. Варончанка рэзка крытыкуе работу Дзяржплана БССР. Ён прыводзіць факты асабівай апарату, школьнага паванаваня, затрыманя з адварываннем праектаў.

Таварыш, асабліва неабходна паставіць пытанне аб Наркамсавеце. Гэта справа адносіна галоўным чынам к фронту падрывоўкі кадраў, таму што ВІУ, а таксама і педітэстут былі базай работы нацёмнаскіх кантэррэфольных трапісцішніх элементаў.

Цяпер некалькі слоў аб надхалістэ. Элемэнт надхалістэ, аб якіх гаварыў тав. Валковіч, маюць месца і на працуючых, і ў асабівай і наркаматах. Уважы гэты факт: у мейсцынаста на партыйным сходах кантэры партыі прапаганда і гавароні прымуць абрарь дырэктара інстытута, або ўважы гэты факт: ідзе справаздача партара на малочным азіоўце. Выступае член партыі і гаворыць: «Над кіраўніцтвам гэтага партара ўважвалі, унавадалі і т. д.», а ён жэз-жэз-жэз прадае і толькі ў амаля час пачаў крыху лепш прадаваць. Аб гэтым на тэму-ж Наркамсавега: «Над палітычным кіраўніцтвам тав. Дзякава і Гарпона зобяспечаны дзіцячы садкі і т. д. і т. д.»

У заключэньне тав. Варончанка спынаецца на рабоце партыйнай арганізацыі Соўнаркома. Ён прыводзіць рад фактаў сямейнасці, адсутнасці крытыкі і самакритыкі ў гэтай арганізацыі, асабівай апарату.

У заключэньне тав. Варончанка спынаецца на рабоце партыйнай арганізацыі Соўнаркома. Ён прыводзіць рад фактаў сямейнасці, адсутнасці крытыкі і самакритыкі ў гэтай арганізацыі, асабівай апарату.

У заключэньне тав. Варончанка спынаецца на рабоце партыйнай арганізацыі Соўнаркома. Ён прыводзіць рад фактаў сямейнасці, адсутнасці крытыкі і самакритыкі ў гэтай арганізацыі, асабівай апарату.

Выступленне тав. Ціхона

(Упаўнаважаны Камісіі

савецкага кантролі)

Таварыш, я, як удзельнік схода, хачу-б і крыху ўважыцца да таго, каб выкарыстаць гэтыя шпэціфічныя рэчы. Соўнарком павінен моцна кантраляваць наркамату. Але гэтага кантраляваць не вядома. Кансулянтна Соўнаркома савань і каліпацыя ў паперы і не правараюць, як выкарыстаць рашэнні Соўнаркома.

Некалькі слоў у новаду рэагаваня на акаркі ў апарате ЦК. Гэта справа паставі-лена зусім дрэна. Скараў паставіла вельмі многа, а да іх праўляюцца беспалітычныя адносіна. У праўляюцца ЦК прыбывае наведальніцкая арганізацыя дрэна. Не ўстаноўлены гэтыя зрабывы. Калі Чарыкоў хоць калі-небудзь і прымае наведальніцка, то Ляўкоў іх зусім не прымае. За тры гады сваёй работы ў ЦК Ляўкоў толькі 7 летэга прымаў у праўляюцца наведальніцка.

Нам патрэба прыцягнуць да нашай работы палітычны актыву з вёскаў. Толькі тады, што мы актыву не ўважвалі ў работу, мы не змоглі гэтаго выдзімаць усе недахопы, якія ёсць у саветым апарате.

Я думаю, што Камісія савецкага кантролі, таксама, як і Камісія партыйнага кантролі зрабываць для сабе неабходныя выданы з рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць усе недахопы ў рабоце, ачужыць пільнасць, выдзімаць актыву тую зрава, якая дэрашала-дзе нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Нам не трэба забываць, што мы залю-біліся ў капіталістычным адружэнні, што зрабыва паставілі і будучы напалым сваёх агеаўта на нашу тэрыторыю. Вось чаму нам патрэба рэчка выдзімаць

НІКІМ НЕ АБРАНЫЯ КІРАУНІКІ ЖАКТАУ

Старшыня жакта № 8, член партыі Вайханскага Горжысава «самаабраны» ад работы. Зроблена гэта без шуму, каб не прыклінуць асаблівай увагі. Вайханскі нават не адчытаўся перад членамі жакта аб сваёй рабоце.

Для нас, аднак, «самаабранне» Вайханскага не з'яўляецца сакрэтам. Вайханскі сабе як старшыня поўнасьцю скажам прамаваў. За ім лічыцца і рэстаўрацыя, і грубасць, і п'янства, і адміністрацыя, і незаконныя ўдзелы, і т. д., і т. д. і зразумела, калі паставіць яго справядліва — гэта значыць, лаяць членам жакта і зачысціць крытыкаваць не толькі работу свайго старшыні, але і выкрыць усю бюракратычную сістэму Горжысава з яго імагінарнымі фактамі грубага парашэння дэмакратыі. А таму, моў, лепш справядліва не ставіць. Як гаворыцца, — «быццё піша быццё».

У Віцебскіх налічваецца 14 жактаў, а значыць 14 старшын. Большасць іх ніхто ніколі не абіраў. Проста калятаваны праўдзіннікі жактаў. І для членаў жактаў з'яўляецца на арэне таго або іншага старшыні з'яўляецца нечэснасцю. Усё хадзіць той-жа жакт № 8. Пасля флэху Вайханскага яго месца заняў Сварэход, хоць яго ніхто не абіраў.

За 1936 год і два месяцы бягучага года змянілася 12 старшын жактаў, якія таксама не і Вайханскі, не адчытаўся аб сваёй рабоце.

Такое ж грубое парашэнне дэмакратыі мае месца і ў самым Горжысавым. Большасць членаў праўдзіння Горжысава на чале са старшынёй т. Мядзведзюк і яго намеснікам Фрыдманам — калятаваны на пасляднім праўдзінні, дзе прысутнічаў жактаўскі актыв і велікі мірнай колькасці.

Крытыку і самакрытыку тут не з'яўляюцца. Варта было аднойчы старшыні рэвізійнай камісіі жакта № 8 Міліну выступіць на сходзе з крытыкай жывіцкіх праўдзіння Вайханскага, як намеснік старшыні Горжысава т. Фрыдман адразу ж яго абраў: «Калі вы будзеце капацца ў гэтых справах, мы вас пад суд аддадзём».

Жакты аб'ядноўваюць вялікую колькасць такіх ванага неарганізаванага насельніцтва — галоўным чынам хатніх гаспадынь. Сярод таіх катэгорыяў людзей палітычная агітацыя амаль не праводзіцца. Дагэтуль Указань на тое, што з 14 жактаў вывучэнне Сталінскай Канстытуцыі праводзіцца толькі ў 3.

Грубае парашэнне дэмакратыі, зацяс самарытніцкі адсутнасць палітычнай агітацыі — усё гэта выкарыстоўваюць класавыя ворагі, усякі жуліцкі элемент, які запісаўся ў жакты. Толькі гэтым можна растлумачыць, што доўгі час упраўдзінні жакта № 10 працаваў Вяля, ідэалізаваўшы гуснага адраўніка рабоча-га класа Троцкага. У самым Горжысавым у якасці тэхніка працаваў траініст Савочнін. Толькі ідэя імя старшыні жакта № 10 была рэстаўрацыя Дайхін. Імяны і Загосева Леўкоўскі за кабарніцтва і ўсякі жуліцкі прадавецкі тэксам знайшоў сабе месца ў сістэме Горжысава і працу ў сучасны момант старшыні жакта № 2.

І зразумела, што калі-б членаў жакта не ігнаравалі, а прыклінулі-б да абмеравання абраўных кандыдатур у органы праўдзіння жактаў, то ўся гэта нечысць не магла-б тут знайсці сабе месца.

Пры Горжысавым ёсць партыйная арганізацыя, якая складаецца з 14 членаў партыі і 6 кандыдатаў. Аслабленнага сакратара парткома тут не патрабавалі, а фактычна такі ёсць. Зроблена гэта проста. Формальна т. Ціроўка залучыў культурботніка Горжысава, а фактычна ён з'яўляецца аслабленым сакратаром парткома.

Маючы ў сабе рэд парашэнняў унутрыпартыйнай дэмакратыі (за 1936 год змяніўся 4 сакратары парткома і толькі адзін з іх адчытаўся за сваю работу), партком менш усяго асварачае ўвагі на флэху грубага парашэння кааператываў дэмакратыі, зацяс самарытніцкі, засячэнацыі апарата і на ўсе агітацыі, маючы месца ў сістэме Горжысава.

Арм. ЗАРУБЕЖНЫ.



У Сочынскім санаторыі адпачывае зноўна парашуўны Грэй — ордэнаносца Русудана Жорданія. Без адрыву ад вытворчасці яна скончыла лётную школу ў Тілісцы і з'ехала ў Іран. Тэра. Яна ўзяла перад творчымі Сталінскі абавязанне падрыхтаваць 10 п'яціх у грузінскай мова. Свай аб'явае Русудана Жорданія вымагана. НА ЗДЫМКУ: тав. Жорданія з сваёй падрудай Голіцкае нагляджаюць за палётм самалёта. Фото С. Халіфеца (СФ).

60-годдзе А. С. НОВІКАВА-ПРЫБОЯ

МАСКВА, 23 жніўня. (БЭТА). 24 жніўня адбылася грамадская адзначэнне 60-годдзе аднаго з вядомых дзеячых рускай літаратуры, выдатнага савецкага пісьменніка Аляксандра Сяргеевіча Новікава-Прыбоя, будучага творца ягонага вядомага мільёнам чытачоў.

Аляксандр Сяргеевіч нарадзіўся ў сакавіку 1877 года ў глухім сале Матвееўскім, Спасаўскага павета, Тамбуўскай губерні. Сын сялянскага прасвітара 25 год у Ніжаўскай арміі, Новікаў-Прыбой праішоў суровую школу жыцця. Пад уплывам расказаў аднаго матроса ў яго адра прабудзілася праца ла мора. І калі будучага пісьменніка прызваў на ваенную службу, ён адразу выказаў ісці ў матросы. Служачы ў Балтыйскай флоте, Новікаў-Прыбой ўмоўлена займаўся самавучэннем. Азія час ён правёў у Кранштатце на вайсковым шкале, дзе ўпершыню пазнаёміўся з чэкаўскай палітычнай літаратурай.

Знаёмства з біяграфіяй Максіма Горкага падарвала ў маладога матроса першыя мары аб літаратурнай дзейнасці.

У часе руска-японскай вайны Новікаў-Прыбой, матрос браненскага «Орла», быў удзельнікам салавута пусімоўскага бою і сваёй працяжнай працай другіх п'яціх аднаго аскандра. У 1906 годзе ён напісаў дзве брашуры, прысвечаныя пусімоўскаму бою: «Безумствы і беспаспяховыя жерты» і «За чужыя грэхі», якія былі зарэкама кавіфікаваны.

З 1907 па 1913 год Новікаў-Прыбой вандраваў за граніцай як палітычны эмігрант: жыў у Англіі, Францыі, Італіі, Італіі і Паўночнай Афрыцы. Даступ у літаратуру для яго быў закрыты, і ён ўважана быў займацца вышпактовай газетнай і журнальнай работай.

Найбольшыя пераследствы для літаратурнай дзейнасці Новікава-Прыбоя адра-

ліся толькі пасля Вальскай пролетарскай рэвалюцыі. Агудыст, які заўсёды верыў у чалавека, сапраўдны гуманіст, блізкаму знаўца морскага флота, Новікаў-Прыбой стварыў п'ямат расказаў і апавесці, якія паказваюць беспрыбаве жыццё матросаў парскага флота, рост рэвалюцыйнага руху сярод іх. Яго творы выклікалі, нягледзячы на самацэнзураўнае ладу, да капіталазма. Ва ўсё сваё творчае, якія чытаюцца з несадабнай цікавасцю, — «Саленая кулея», «Жыццё ў моры», «Полвоўнікі», «Врэдашныя рейсы» і інш. — Новікаў-Прыбой вытупае як пісьменнік-рэаліст, які праўдзіва расказвае аб людзях і жыцці.

Дасягнуўшы мастацкага ўдасканалення і поўнага стварэння майстэрства, Новікаў-Прыбой стварыў выдатную кнігу «Луісам». Гэты гістарычны роман, напісаны на аснове дэкаўскага пісьменніка, артычна дамаўска і ўспамінаў удзельнікаў руска-японскай вайны, рэалістычна і сціпла тлумачыць выем-шпакравы і добра вядомы найбольшым колкам чытачоў не толькі ў нашай краіне, але і за граніцай.

Зараз, у дні свайго 60-годдзя, пісьменнік працуе над апавесцю «Кавітан пераго-го ранга», прысвечанай чырвоному марско-му флоту і яго людзям, чэкаўска да абраўны сваёй чароўнай сацыялістычнай радзімы.

К дню свайго юбілею Новікаў-Прыбой атрымаў шматлікія саброрскія прыгаворы ад пісьменнікаў, грамадскіх арганізацый, марскоў чырвонага флота і т. д.

У прыгаворы праўдзіння Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР гаворыцца: «Разам з усімі пісьменнікамі і мільёнамі чытачоў нашай краіны горача вітаем Вас у дзень Ва-шага 60-годдзя. Жадзем Вам багатага, сілы і добрых год для творчасці і барацьбы за савецкую літаратуру, за савецкую радзіму».

ТАВАРЫСТВЫ БЕЛАРУСКІХ ВЫШЫВАЛЬШЧЫН

У БССР пачынаюць шырока развівацца кааператывныя прымыслы на мастацкай вышывальніцкай і ткацкай. У Віцебску і Оршы арганізаваны таварыствы беларускіх вышывальшчыц, у якіх аб'яднана каля 300 калгасніц-вышывальшчыц гэтых раёнаў.

У Віцебску і Оршы працуюць ужо спецыялізаваныя прымыслы на мастацкай вышывальніцкай і ткацкай. У Віцебску і Оршы арганізаваны таварыствы беларускіх вышывальшчыц, у якіх аб'яднана каля 300 калгасніц-вышывальшчыц гэтых раёнаў.

УСЕБЕЛАРУСКАЕ ГІМНАСТЫЧНАЕ СВЯТА ПІОНЕРАЎ І ШКОЛЬНІКАЎ

Учора ў спартыўным залі менавіта Дома Чырвонай Арміі пачалося трэцяе ўсебеларускае гімнастычнае свята піонераў і школьнікаў. На свята прыехала 120 тысяч гімнастаў рэспублікі. Паршчэства асправаляюць каманды Мінска, Віцебска, Гомеля, Баўруйска, Оршы, Палонка, Слуцка, Магілёва і т. д. Таксама прымае ўдзел у святах і таварыства вышывальшчыц гэтых раёнаў.

Учора ў спартыўным залі менавіта Дома Чырвонай Арміі пачалося трэцяе ўсебеларускае гімнастычнае свята піонераў і школьнікаў. На свята прыехала 120 тысяч гімнастаў рэспублікі. Паршчэства асправаляюць каманды Мінска, Віцебска, Гомеля, Баўруйска, Оршы, Палонка, Слуцка, Магілёва і т. д. Таксама прымае ўдзел у святах і таварыства вышывальшчыц гэтых раёнаў.

ХОР ПАЖЫЛЫХ КАЛГАСНІКАЎ

У калгасе «Чырвоны май» Сватавіцкага сельсавета, Дубровенскага раёна ўжо некалькі месяцаў існуе хор пажылых калгасніцаў і калгасніц. Арганізатарам і кіраўніком хора з'яўляецца настаўніца мисонька школы М. К. Баранова.

Хор складаецца з 15 членаў. Найбольш актыўнаму ўдзельніку хора, калгасніцы Пановай — 78 год. Выступілі добрымі талентамі і ўдзельнікам выкананнем калгасніцы Кабарук Праксёва — 62 гады, Сімоўска-ва Матрона — 65 год, Самуёва Фёкла — 45 год, Халымава Паліна — 47 год, калгасніцы — Маскаўца Якаў — 60 год, Ар-буоўска Воіна — 37 год і інш.

У рэпертуары хора пераважаюць старыя беларускія народныя песні: «Там, на гары, каляна», «А ўсе людзі», «Сонейка жарнае, жартаўлівае «Авечка-макматава» і інш. Хор таксама разучыў і выконвае некалькі сучасных савецкіх песень: «Песня пра Шчыра», «Шноў атрад на берагу» і інш.

Выступілі хоры ў вясельным клубе карыстаючыся вельмі поспехам, асабліва сярод моладзі. У апошні час ідзе ўмоўлена падрыхтоўка да выступлення на раённай алімпіядзе.

Хор пажылых калгасніцаў Сватавіцкага сельсавета, які ўдзельнічаў у народнай творчасці, падняў агульнае на сябе ўвагу адпаведных арганізацый.

Рэд народных песень у выкананні хора валіюся братамі Акадэміі навук БССР на вайскі в дапамогу фотакора.

М. ГРЫНБЛАТ.

ВЕТКАЎСКИЯ НОРВАЫ

У м. Ветка — адна клуб. Ён адкрыўся 2 разы ў тыдзень, там прыязджаюць новыя кінокартункі. Але адзін раз наведваць кіно, жыхар горада больш не фанатэра туды ісці. У клубе пабуду-валася ўзнікае кіносеанс, напачатку на 7 годзі, патым на пачынае 9—10 і то пасля таго, як абураны гледачы пачнуць ступаць у акупа кінобуды.

Не паспее яшчэ першая частка пра-жываць на вярне, як гэсе сячце. У саце тады гавораць па адрэсу загадкавага электрастанцыі Рыхлеўскага: — Электрычная барада зноў жартаў... Апачта таіх, з дамоў сьвечы, піво-сэансы ў клубе больш лічча няма. І ўсё гэта ў раённым горадзі. Як відэць, раёныя арганізацыі звязаны з такім становішчам.

Б. ЗНАЕМЫ.

ЗАЎСЁДЫ НА ВАРЦЕ

На пасачных уторнах за некалькі кро-ваў на берагах павялічай рэчкі раскідваліся не адпаведныя вёскі. На адным беразе красуецца новыя вышкі калгасныя буды-валкі, вадкія школы. На другім беразе дзець прыкметны магналь старасавецкай хаткі палепшова.

А вось другі прыклад. Калгасніца Кат-веса «Чырвоны пудзель» Кулявец Па-тро, прадуючы вечарам на жыводзельскай ферме, пачуў скрып снегу. Наха ішоў, «Праба праверыць» — раптуў Кулявец і прыкметна на кустах падшоў туды, дзе быў чутны скрып снегу. У вясны ноты рухаліся дзе чалавечыя поствы.

— Стой, хто ідзе? — рэзка крыкнуў Кулявец. Незнаёмыя спыніліся. Даводу-шыся, хто яны таіх, Кулявец даставіў паршчэстваў гравіцы ў заставу.

Калгасніцы калгаса «Дазор», Турэўскага раёна таксама асправаляюць і даставіў у за-ставу паршчэстваў гравіцы.

Так калгасніцы дапамагаюць чырвоным паршчэстваў ахоўваць нашы граніцы. Та-кіх прыкладаў можна пудзельці многа. Шчына ахоўваючы граніцы сваёй сацыя-лістычнай радзімы, кожны калгаснік-па-рашчэстваў ахоўвае сваё жыццё і радзе-вае жыццё.

Так калгасніцы дапамагаюць чырвоным паршчэстваў ахоўваць нашы граніцы. Та-кіх прыкладаў можна пудзельці многа. Шчына ахоўваючы граніцы сваёй сацыя-лістычнай радзімы, кожны калгаснік-па-рашчэстваў ахоўвае сваё жыццё і радзе-вае жыццё.

Стахіваючы гэтыя звесткі, не адзін з іх прыкметна сваё прамаце мінулае. Напа-вядуша напачынаючы іх сэрцы да тых, хто адзекуюцца над працоўнымі на той бок гра-ніцы.

Стахіваючы гэтыя звесткі, не адзін з іх прыкметна сваё прамаце мінулае. Напа-вядуша напачынаючы іх сэрцы да тых, хто адзекуюцца над працоўнымі на той бок гра-ніцы.

Кожны калгаснік-паграшчэстваў у гэтую мінутку з імя прамаце мінулае. Напа-вядуша напачынаючы іх сэрцы да тых, хто адзекуюцца над працоўнымі на той бок гра-ніцы.

Кожны калгаснік-паграшчэстваў у гэтую мінутку з імя прамаце мінулае. Напа-вядуша напачынаючы іх сэрцы да тых, хто адзекуюцца над працоўнымі на той бок гра-ніцы.

А. НАСАБУЦІ.

НА ПАЛЕССІ ПАЧЫЎСЯ ЛЕСАСПЛАЎ

МОЗЫР. (Ісп. «Звязды»). На выплавач-ных рэчках і кававах Палесся пачаўся сплыв лесу. Як наведанні супрацоўніку «Звязды» ў Мозырскай сплываўняцы, па фэсму прыліжыма басейну пушчына ўжо ў сплыву 29 тысяч кубаметраў лесамате-

рыялаў. Частка лесу прыбыла на многа-водныя рэкі для далейшага сыхавання да месца прызначэння. У бліжэйшыя дні сплыву лесу пачынаюцца на галоўнай магі-стральнай рацэ Прыпці.

ФРАЛЮ.

ГНІЛОЕ КІРАЎНІЦВА ЧАВУСКАГА РВК

Сталінская Канстытуцыя ставіць по-выя вядзючыя заданні перад саветамі. Разорваліся большыя і крытыкі і самарытніцкі, умацненне арганізацыйна-масавай работы, якасця саветаў ад я-гольных бюракратычных элементаў, чужыя аспіцы да кожнага працоўнага — асноўныя элементы перабудовы.

камі сельсаветаў і калгаснаў па дэро-ваў, што, браток, у кабе чужы новага», — нікай карміць імя.

Гэтага, аднак, упарта не жадае зро-ваць старшыня чавускага райкамсама т. Гурын. Два гады працуе т. Гурын на пасадзе старшыні і ўвесь час ён прываляе сваю работу.

Такое кіраўніцтва старшын РВК з'яў-ляе сваёй публічнай і ў аслабленых ра-боты сельсаветаў. Сячын і депутатскія гру-пы ў сельсаветах зусім не працуюць. Ніхто не піваіцца справай арганізацыйна-ва і выхавання савецкіх кадраў. У выніку, па рэду сельсаветаў (Супшэўскі, Галавеч-скі, Халыкоўскі, Усупшэўскі, Халыкоў-скі і інш) маюць месца выхадзі самага адміністрацыя, парашчэстваў сталінскага статаў сельсаветаў.

Пачынаючы з праціжыма РВК. Праціжыма абраўна вышывава, без адпаведнай па-рыхтоўкі, у выніку яго работа перава-раецца ў простую балбэжыю. Шчыны РВК бываюць вельмі рэдкі. На працягу 2 год абраўна толькі 2 пленумы.

РВК, які павінен быў строга сачыць за работай саветаў і дэмакараці ім, стаіць у баку. Вось чаму РВК не карыстаюцца ніякім аўтарытэтам. Ні адзін старшыня сельсавета ніколі не атрымаўе вычэрпна-нага адказу на свае пытанні.

Тав. Гурын крытыку не любіць. Ісці прыкметна могуць служыць яго паводзіны на партыйных сходах. Ён заўсёды высту-пае першым і выдзавяе вострыя моманты, рэзонныя жартамы не дае ўспіць над агонь крытыкі недакопчы ў рабоце РВК.

РВК, які павінен быў строга сачыць за работай саветаў і дэмакараці ім, стаіць у баку. Вось чаму РВК не карыстаюцца ніякім аўтарытэтам. Ні адзін старшыня сельсавета ніколі не атрымаўе вычэрпна-нага адказу на свае пытанні.

Пачынаючы з праціжыма РВК. Праціжыма абраўна вышывава, без адпаведнай па-рыхтоўкі, у выніку яго работа перава-раецца ў простую балбэжыю. Шчыны РВК бываюць вельмі рэдкі. На працягу 2 год абраўна толькі 2 пленумы.

РВК, які павінен быў строга сачыць за работай саветаў і дэмакараці ім, стаіць у баку. Вось чаму РВК не карыстаюцца ніякім аўтарытэтам. Ні адзін старшыня сельсавета ніколі не атрымаўе вычэрпна-нага адказу на свае пытанні.

У РВК лануе сямейнасць. Асаблівай ланашавы з боку старшын карыстаюцца пахалізмам. Вось факты. У мінулым годзе Жонка Гурына, працуючы заг. хатніца са-са, прымавала сабе грашні і працуючы, яна беконкрэтна распарадкалася срэда-мі дзіцячых саца, як сваёй ўласнасцю. На сігналах раённай газеты РВК ІІІ(6)В вынес пастанова, у якой прапанавана заг. райана т. Дзержачова неадкладна зняць Гурыну з работы, а справу перадаць у пракуратуру. Але заг. райана т. Дзержачова пастанова справу змяваць і выхаді спрэчку Гурынай, што яна зноў ісці з работы на асабістому жалю. Гурын аб гэтым добра ведаў і маўчаў, ён быў вельмі задаволен паводзінамі заг. райана.

РВК неаднаразова ўказваў на пасля-важыя бую і партыйных сходах на бізэ-ваінасць старшын і праціжыма РВК.

Летам Гурын раз'яздае па раёну, але што палескі носьбіт гаспадарскага харак-тэра, і ад яго п'яціхвілічных разоў з кіраўні-

РВК неаднаразова ўказваў на пасля-важыя бую і партыйных сходах на бізэ-ваінасць старшын і праціжыма РВК.

Летам Гурын раз'яздае па раёну, але што палескі носьбіт гаспадарскага харак-тэра, і ад яго п'яціхвілічных разоў з кіраўні-

РВК неаднаразова ўказваў на пасля-важыя бую і партыйных сходах на бізэ-ваінасць старшын і праціжыма РВК.

МАСКАЛЁВ.

Перабудаваць работу Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР

Трэба сэрцам бачыць каля, Называць агонь вачэй!

Працесам над бандытамі, ваёўнікамі, дыверсантамі з азяўраў банды Троцка-га-Зіноўева вышывалі пазытыўныя палі-тычныя актывнасці, рэвалюцыйнай п'я-насі ў нашай краіне.

На розных участках сацыялістычнага будаўніцтва выкрыты і разаромлены во-рагі народу.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвалюцыйную работу вылі і на ідэалігічным фронце, у тым ліку і на фронце савецкай літарату-ры.

Не было такога перыяда, каб літарату-ра не была ўчасткам самай вострай клас-савай барацьбы.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвалюцыйную работу вылі і на ідэалігічным фронце, у тым ліку і на фронце савецкай літарату-ры.

Ворагі беларускага народу выкрыты ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР. Траіні-сты, правыя, напачынаючы, працэсы ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў, спрабавалі сфармаваць званне савецкага пісьменніка і ўсе выгоды гэтага звання для контр-рэвалюцыйнай работы. Пакупленцы і на-хвельныя янычары-польскія фаншызмы, якія ставілі перад сабой моту — адраць крынічную Саюдаў Беларусі ад вадка-га і магутнага Саюдаў Саюза, прадаць свабоду і п'ячэсе беларускага народу раз-в'юшанаму фаншызму.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвалюцыйную работу вылі і на ідэалігічным фронце, у тым ліку і на фронце савецкай літарату-ры.

Не было такога перыяда, каб літарату-ра не была ўчасткам самай вострай клас-савай барацьбы.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвалюцыйную работу вылі і на ідэалігічным фронце, у тым ліку і на фронце савецкай літарату-ры.

Ворагі беларускага народу выкрыты ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР. Траіні-сты, правыя, напачынаючы, працэсы ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў, спрабавалі сфармаваць званне савецкага пісьменніка і ўсе выгоды гэтага звання для контр-рэвалюцыйнай работы. Пакупленцы і на-хвельныя янычары-польскія фаншызмы, якія ставілі перад сабой моту — адраць крынічную Саюдаў Беларусі ад вадка-га і магутнага Саюдаў Саюза, прадаць свабоду і п'ячэсе беларускага народу раз-в'юшанаму фаншызму.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвалюцыйную работу вылі і на ідэалігічным фронце, у тым ліку і на фронце савецкай літарату-ры.

Ворагі беларускага народу выкрыты ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР. Траіні-сты, правыя, напачынаючы, працэсы ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў, спрабавалі сфармаваць званне савецкага пісьменніка і ўсе выгоды гэтага звання для контр-рэвалюцыйнай работы. Пакупленцы і на-хвельныя янычары-польскія фаншызмы, якія ставілі перад сабой моту — адраць крынічную Саюдаў Беларусі ад вадка-га і магутнага Саюдаў Саюза, прадаць свабоду і п'ячэсе беларускага народу раз-в'юшанаму фаншызму.

Працуючы, правыя, напачынаючы сваю посплу пабудуўну контррэвал

